
ІНФОРМАЦЫЙНЫ БЮЛЕТЭНЬ БЕЛКООПСАЮЗУ

ВЫХОДЗІЦЬ
АДЗІН РАЗ У ТЫДЗЕНЬ

15-га СЬНЕЖНЯ 1928 г.

XVIII
7439

(XX)

№ 8

ПЕРШЫ ГОД
ВЫДААНЬЯ

ВЫДААНЬНЕ БЕЛКООПСАЮЗУ



З Ь М Е С Т

Дырэктывы Белкоопсаюзу

	Стар.
Ліст Праўленьня Белкоопсаюзу аб мерах паляпшэння абслугоўвання насельніцтва прамтаварамі	1
Інструкцыя па разьмеркаваньню прамтавараў у спажывецкіх таварыствах	3
Аб мерапрыёмствах па выкананьню квартальнага заданьня па збору паёў	4
Аб разьвіцьці кніганства ў спажывецкай коопэрацыі	7
Аб садзейнічаньні з боку арганізацый комсамолу ў распаўсюджваньні кнігі на вёсцы	—
Інструкцыя пра кніганства	8

Афіцыйны адзел

Аб ільготах па прампадатку зьбіральнікам мэталічн. лому	11
Аб ільготах па прампадатку зборшчыкам рызьзя	—
Аб прад'яўленьні загатоўчымі працаўнікамі ў Райвыканкомы рэгістрацыйных пасьведчаньняў	12
Пра абкладаньне прампадаткам звароту па прадажы табачных вырабаў ў сталюках нар. харчаваньня	13
Аб тэрміну падачы заяў аб звароце	—

Наша консультацыя

Хроніка

XVIII (XX)
7439

Пролетары ўсіх краёў, злучайцеся!

ІНФОРМАЦЫЙНЫ БЮЛЕТЭНЬ БЕЛКООПСАЮЗУ

ВЫХОДЗІЦЬ
АДЗІН РАЗ
У ТЫДЗЕНЬ

Адрас: Менск, Савецкая вул., № 43.

№ 8

15 сьнежня 1928 г.

№ 8

ДЫРЭКТЫВЫ БЕЛКООПСАЮЗУ



Ліст Праўленьня Белкоопсаюзу аб мерах палепшэньня абслугоўваньня насельніцтва прамтаварамі.

Усім організацыям спажывецкай коопэрацыі Беларусі.

За апошні час адзначаюцца выпадкі недавальняючага забесьпячэньня пайшчыкаў і насельніцтва прамтаварамі ў шэрагу мейсц. Прычым гэта часта тлумачыцца ня толькі асаблівасьцямі як сэзоннага, так і агульнага ўзвышэньня попыту насельніцтва на прамтавары, ці недастатковай колькасьцю некаторых тавараў, але і недастаткова гібкай і чоткай працай коопэрацыйнага апарату і недарэчнасьцямі ў галіне ўтварэньня нормальных запасаў, і ў справе разьмеркаваньня тавараў.

Спажывецкая коопэрацыя, якая зьяўляецца ў большым ліку мясцовасьцям адзінай тавараправодзячай організацыяй, павінна гэта дасканальна ўлічваць і з гэтага выходзіць пры здавальненьні попыту насельніцтва сваіх раёнаў дзейнасьці.

Праўленьне Белкоопсаюзу лічыць недапушчальнымі выпадкі, калі ў шэрагу мейсц не хапае часам такіх тавараў, як цукар, соль, газа і іншых дастатковых тавараў, а таксама выпадкі, калі паасобныя коопэратывы альбо іх асобныя працаўнікі самавольнічаюць і ўстаўляюць абмежаваныя нормы водпуску гэтых тавараў. Гэтыя зьявішчы зьяўляюцца вынікам нядбайных адносін да справы забесьпячэньня насельніцтва і вынікам ужываньня няправільных мэтадаў з боку асобных частак коопэрацыйнага апарату.

З боку часткі спажыўтаварыстваў ня прымаецца досыць энэргічных мер для палепшаньня якасьці абслугоўваньня спажыўцоў, у сэнсе зьнешчэньня чаканьняў, чаргі, пашырэньня крамных памяшканьняў і адчыненьня новых крам, дзе ёсьць патрэба і неабходнасьць у гэтым.

Коопэрацыйны акты ў зусім у малой ступені прыцягнуты да нагляду і правэркі справы забесьпячэньня спажыўцоў і разьмеркаваньня тавараў.

З мэтай зьнешчэньня ўсялякіх ненармальных зьявішч у галіне забесьпячэньня прамтаварамі, палепшаньня якасьці абслугоўваньня спажыўцоў



жыўцоў, Праўленьне Белкоопсаюзу прапануе ўсім коопэрацыйным організацыям кіравацца наступным:

1. Усе коопэратывы павінны мець заўсёды запасы дастатковых тавараў шырокага спажываньня ня менш, чым у разьмеры ад 1¹/₂ да 2-х месячнай нормы асобных тавараў.

Ніякія апраўдаваньні, як бездарожжа, недахоп тары, памяшканьняў і іншае, ня могуць прымацца пад увагу пры недахопе дастатковых тавараў масавага спажываньня (цукар, соль, газа, сернікі і г. д.).

Працаўвікі коопэратываў, якія нядбайна адносяцца да гэтай справы, павінны прыцягвацца да крымінальнай адказнасьці.

2. Катэгорычна прапануецца ўсім спажывецкім таварыствам, дзе гэта мае мейсца, безадкладна спыніць усялякія абмежаваньні норм водпуску дастатковых тавараў.

Праўленьне Белкоопсаюзу надалей забараняе асобным коопэрацыйным організацыям увядзеньне якіх-бы ні было абмежаваньняў у водпуску дастатковых тавараў без ведама і ўзгадненьня з Белкоопсаюзам.

3. З мэтай лепшага абслугоўваньня спажыўцоў прапануецца тэрмінова правесці наступныя меры:

а) устанавіць папярэдняе разважваньне тавараў (цукар, крупа і інш.);

б) павялічваць лік прадаўцоў у базарныя дні ў крамах, якія больш наведваюцца;

в) пашырыць існуючыя і адчыніць новыя гандлёвыя пункты ў мястэчках, дзе сучасная сетка не адпавядае хуткаму і лепшаму абслугоўваньню спажыўцоў.

4. У сувязі з тым, што ў спажывецкіх таварыствах маюцца асобныя фонды недастатковых тавараў для ўзмацненьня загатоўак, і пры водпуску гэтых тавараў маюцца тыя ці іншыя непаразуменьні, прапануецца зьмясьціць у крамах тлумачэньні аб парадку водпуску гэтых тавараў, згодна інструкцыі Наркамгандлю і адпаведных Саюзаў. Трэба растлумачваць пайшчыкам і насельніцтву, што вылучэньне спецыяльных таварных фондаў на загатоўкі мае на мэце забесьпячэньне поўнага выкананьня загатоўчых плянаў і здачу сялянскімі гаспадаркамі без зацяжкі сыравіны і сельгаспрадуктаў у коопэрацыю.

Водпуск асобных тавараў здатчыкам з таварнага фонду, вылучанага на загатоўкі, павінен утварацца ў межах спажывецкіх норм, за чым павінен быць адпаведны нагляд праўленьняў і крамных камісій спажывецкіх таварыстваў.

Праўленьне Белкоопсаюзу абавязвае ўсе спажывецкія таварыствы разьлічвацца за продукты і сыравіну, якая здаецца т-ву, выключна наяўнымі грашымі, а водпуск прамтавараў здатчыкам рабіць таксама за наяўныя грошы. Катэгорычна забараняецца ўводзіць тавараабмен пры вядзеньні загатоўчых апэрацый і водпуску прамтавараў.

5. Водпуск недастатковых тавараў пайшчыкам павінен утварацца ў межах спажывецкіх норм, дзеля чаго неабходна кіравацца адпаведнай інструкцыяй БКС. Сялянская бедната і батрацтва, незалежна ад лекоопэраванасьці і выплаты паявых узносаў, павінна забясьпечвацца недастатковымі таварамі для асабістых патрэб аднолькава з іншым коопэраваным насельніцтвам.

Праўленьні спажывецкіх таварыстваў павінны прыцягваць коопактыў і асабліва крамныя камісіі да абмеркавання пытанняў аб парадку водпуску недастатковых тавараў, каб папярэдзіць чаргі і непаразумевні.

6. Праўленьне Белкоопсаюзу прапануе ўсім коопэрацыйным арганізацыям звярнуць належную ўвагу на пашырэнне асортывенту тавараў на мяса, на ўвядзеньне ў асортывент тых тавараў, з якімі дагэтуль праца яшчэ зусім слаба разгорнута. У прыватнасці, ва ўсіх спажывецкіх таварыствах павінны быць утвораны аддзяленні гатовай вопраткі і абутку, аддзелы пасудна-фарфаровых і гаспадарчых тавараў, кнігарні і г. д. У больш буйных таварыствах павінны быць адчынены асобныя крамы з асортывентам гэтых тавараў.

7. У сувязі з тым, што справа лепшага абслугоўвання спажыўцоў мае асабліва вялікае значэнне і зьяўляецца асноўнай умовай даляшага паспяховага росту спажывецкай коопэрацыі, Праўленьне Белкоопсаюзу прапануе ўсім коопэрацыйным аб'яднанням звярнуць асаблівую ўвагу на прыцягванне шырокіх колаў коопэрацыйнай грамадзкасці да больш актыўнага ўдзелу ў абмеркаванні пытанняў лепшай настаноўкі абслугоўвання спажыўцоў і правядзення мерапрыемстваў у гэтым напрамку.

№ 14417, 5/ХП—1928 г.

Інструкцыя па разьмеркаваньню прамтавараў у спажывецкіх таварыствах.

1. Пры разьмеркаваньні дэфіцытных харчовых тавараў спаж. т-ва павінна мець на ўвазе забесьпячэнне ня толькі пайшчыкаў-сяброў спаж. т-ва, але таксама і іншага некоопэраванага працоўнага насельніцтва, напрыклад: членаў прамысловай альбо с.-гасп. коопэрацыі, членаў працкалектываў, часовых, сезонных і будаўнічых рабочых, леса-сплаўшчыкаў і г. д.

2. Члены бядняцкіх гаспадарак, як коопэраваныя спаж. т-вам, так і некоопэраваныя, карыстаюцца тымі-ж правамі і павінны разглядацца, як пайшчыкі т-ва.

3. Пры атрыманьні харчовых дэфіцытных тавараў спаж. т-ва павінна ўтварыць фонд для забесьпячэння сваіх пайшчыкаў у разьмерах сапраўдных спажыўчых норм, якія вызначаюцца праўленьнем т-ва ў кожным асобным выпадку. Пры ўтварэньні гэтага фонду, праўленьне сп. т-ва ўлічвае ўдзельную вагу коопэраванага насельніцтва ва ўсім насельніцтве свайго раёну абслугоўвання.

4. Рэшта тавараў, якая застаецца пасля вылучэння памянёнага ў п. 3 фонду, вызначаецца для разьмеркаваньня сярод некоопэраванага працоўнага насельніцтва па нормах, некалькі меншых, чым для пайшчыкаў.

Прыклад 1. Спаж. т-ва атрымала 20 пэнт. селяццоў. З насельніцтва, якое абслугоўваецца, — 1000 пайшчыкаў і 500 іншых. Праўленьне сп. т-ва вылучае 90 проц. атрыманай колькасці

для разьмеркаваньня сярод пайшчыкаў (па 1,8 кгр.), астатняе— для іншага насельніцтва (па 0,4 кгр.).

Прыклад 2. Атрымана 10 цэнт. грэчкай крупы. Па гэтаму тавару праўленьне ўтварае фонд для пайшчыкаў у разьмеры 80 проц. (па 0,8 кгр.), рэшта— для іншых (па 0,4 кгр.).

5. Разьмеркаваньне дэфіцытных нехарчовых прамтавараў утвараецца па спажыўных нормах, якія па кожнаму тавару і ў кожным асобным выпадку вызначаюцца праўленьнем сп. т-ва, напрыклад: бумазеі— па 4 мэтра, паркалю— па 5 мэтраў, скуры падэшв.— па адной пары падносаў і г. д.

6. Недастатковымі нехарчовымі прамтаварамі ў першую чаргу забясьпечваюцца пайшчыкі т-ва і члены бядняцкіх гаспадарак, незалежна ад таго, боопэраваны яны ці не, у другую чаргу— усё іншае прадоўнае насельніцтва.

7. Да выпрацоўкі норм па асобным таварам, а таксама чаргі забеспячэньня асобных груп пайшчыкаў, праўленьне спаж. т-ва прыцягвае коопэрацыйны актыў— упаўнаважаных, сяброў вярных камісій і г. д.

8. Ёльноздатчыкі забясьпечваюцца асобнымі фондамі прамтавараў па асобным інструкцыям НКГандлю БССР.

9. Пайшчыкі здатчыкі хлеба здавальняюцца недастатковымі таварамі ў першую чаргу, а здатчыкі хлеба непайшчыкі і пайшчыкі, якія не здаюць хлеба— у другую чаргу, на аднолькавых умовах.

10. Здатчыкі хлеба могуць быць здаволены дэфіцытнымі прамтаварамі ў разьмеры 75 проц. сумы атрыманай за зданы хлеб і ня больш, чым па тых спажыўных нормах, якія вызначаны праўленьнем спаж. таварыства па кожнаму тавару паасобку.

Інструкцыя зацьвярджаецца:

Белкоопсаюз (*Хаскін*).

НКГандлю (*Абрамсон*).

8/XII—28 г.

Аб мерапрыемствах па выкананьню квартальнага заданьня па збору паёў.

(*Пастанова Праўленьня Белкоопсаюзу ад 3-XII-1928 г., прат. № 36/166*).

Адзнаючы зусім недавальняючыя вынікі збору паёў за тэрмін з 1-га кастрычніка па 20-е лістапада г. г., у працягу якога выканана толькі 25% квартальнага заданьня па сельскай сетцы і 6,4% па рабочай сетцы (у кастрычніку да гадовага заданьня), што ўтварае яўную небясьпеку ў адносіне выкананьня гадавых кантрольных лічбаў коопэрацыйнай гаспадаркі на 1928-29 г., Праўленьне Белкоопсаюзу прызнае неабходным:

а) Па сельскай сетцы.

1. Абавязаць праўленьні Райсаюзаў і загадчыкаў нашых аддзяленьняў самым узмоцненым тэмпам павесьці працу па збору паёў, каб у

працягу сьнежня месяца сабраць 730 тысяч рублёў паявых ўзносаў.

З вызначанай сумы абавязаць сабраць на працягу сьнежня месяца Менскае аддзяленьне—134 тыс. руб., Слуцкае аддзяленьне—64 тыс., Бабруйскі Саюз—88 тыс., Віцебскі—132 тыс., Гомельскі—139 тыс., Дняпросаюз—173 тыс. рублёў.

2. Абавязаць Саюзы і аддзяленьні сабраць на працягу сьнежня месяца належачыя ад нізавой сеткі паявыя ўносы ў Саюз у адпаведнасьці з нормаў, зацьверджанымі Праўленьнем БКС ад 12-га лістапада г. г. (пр. № 30/160), г. зн. 30% статутных узносаў спажыв. таварыстваў.

3. Абавязаць Саюзы і нашы аддзяленьні для ўзмацненьня працы па збору паёў зараз-жа накіраваць на месцы адказных працаўнікоў і ўсіх інструктароў Саюзаў і аддзяленьняў. За ходам збору паёў на кожнаму інструктарскаму участку ўстанавіць самы ўважлівы нагляд і праверку. Інструктароў, якія не змаглі дабіцца належнага выкананьня заданьня, бяз уважлівых на гэта прычын, зьнімаць з працы.

4. Спажывецкія таварыствы павінны прыняць энэргічныя меры для ўзмацненьня тэмпу працы па збору паёў. На кожнага сябра праўленьня, на кожнага крамніка, на кожнага актывіста павінен быць ўскладзены абавязак сабраць пэўную (ня менш кантрольнай) суму паявых узносаў як шляхам збору ў крамах і праўленьнях, так і шляхам падворнага абходу.

5. Перад шырокімі масамі пайшчыкаў, на сходах коопэрацыйнага актыву трэба шырока асьвятліць важнасьць задачы *поўнага выкананьня кантрольных лічбаў на збору паёў і на загатоўках* для забесьпячэньня паспяховага росту коопэрацыі, як часткі ўсёй народнай гсападаркі. У гэтай справе асаблівае значэньне мае дапамога бедняка і сярэдня-пайшчыка супроць кулацтва, якое імкнецца сарваць нормальны ход коопэрацыйнага будаўніцтва.

6. Ажыцьцяўляючы пераход на 15-ці рублёвы статутны пай ва ўсіх спажывецкіх таварыствах, дзе сярэдня-аплачаны пай дасягнуў 6-ці рублёў, прапанаваць райсаюзам і нашым аддзяленьням зьвярнуць увагу на ўнясеньне поўнага 15-ці рублёвага паю ўсімі больш заможнымі пайшчыкамі на працягу бліжэйшага месяцу.

Для беднаты і маламаёмых колаў сярэдняцтва павінны давацца растэрміноўкі па выплаце паёў, выходзячы з іх матар'яльнага становішча, кіруючыся ранейшымі дырэктывамі БКСаюзу.

Оргкіраўніцтву на працягу бліжэйшага тыдню разаслаць інструкцыю аб парадку прадстаўленьня растэрміновак па аплаце паю, і да якіх груп насельніцтва гэта павінна датычыцца.

7. Катэгорычна прапанаваць праўленьням райсаюзаў і загадчыкам нашых аддзяленьняў дабіцца правільнай і сваечасовай справаздачнасьці спажывецкіх таварыстваў па дзесяцідзёнках аб ходзе працы па збору паёў. Калі працаўнікі праўленьняў таварыстваў ня выконваюць заданьняў, трэба рашуча ставіць пытаньне аб зьвяцьці іх з працы і прыцягненьні да адказнасьці.

8. Оргкіраўніцтву да наступнага пасяджэння прадставіць сьпіс працаўнікоў, якіх можна накіраваць на месцы для праверкі і ўзмацненьня працы па збору паёў і загатонок.

9. Даручыць Фін. Рахунковаму Кіраўніцтву ўтварыць разьлік з організацыямі па паявой запазычанасьці не пазьней 1-I-1929 г.

10. Прапанаваць Райсаюзам і ЦРК у сваёй працы па збору паёў ужываць тыя мэтады, якія Праўленьне БКС раіла ужываць у 2-й квартры мінулага году.

11. Даручыць Оргкіраўніцтву і Прэзыдыуму Белрабсэкцыі тэрмінова даць адпаведныя паказаньні організацыям (РС і ЦРК) па гэтаму пытаньню.

б) Па рабочай сетцы.

1. Адзначыць рост паявых узносаў за кастрычнік, у адносінах да верасьня, на 20%. Адначасова констатаваць недастатковасьць паступленьня паёў за кастрычнік, бо збор паёў у параўнаньні з гадавой кантрольнай лічбай складае толькі 6,4% гадавога заданьня. Констатаваць паніжэньне сярэдняга паю з 9 р. 68 кап. да 9 р. 65 к. (з кастрычніка на лістапад). Тлумачыцца гэта тым вялікім ростам пайшчыкаў, асабліва ў буйных гарадох, за кошт некаторых груп неарганізаванага насельніцтва.

2. Прапанаваць усім ЦРК прыняць рашучыя меры па збору паёў, божны ЦРК павінен паставіць сабе мэту—100% выкананьня кантрольных лічбаў. Зьвярнуць асаблівую ўвагу на збор паёў праз коопактыў і гандлёвыя пункты.

3. Устанавіць сыстэму квадратных заданьняў, прапанаваўшы ўсім ЦРК плянава іх выконваць па месяцах.

4. Абавязаць праўлечьні ЦРК на працягу сьнежня месяца сабраць 300 тысяч рублёў паявых узносаў.

З гэтай сумы абавязаць сабраць да 1 студзеня 1929 г. ўключаючы ўжо сабраныя за кастрычнік і лістапад:

1. Менскаму ЦРК	75000 руб.
2. Магілёўскаму "	16000 "
3. Мазырскаму "	5000 "
4. Бабруйскаму "	30000 "
5. Барысаўскаму "	13000 "
6. Віцебскаму "	74000 "
7. Полацкаму "	11000 "
8. Гомельскаму "	42000 "
9. Рэчыцкаму "	12000 "
10. Добрушскаму "	4000 "
11. Аршанскаму "	14000 "
12. Шклоўскаму "	4000 "

6. Прэзыдыуму Белрабсэкцыі даць тэрмінова паказаньні ЦРК па гэтаму пытаньню.

Аб развіцці кніганства ў спажывецкай коопэрацыі Усім саюзам і спажывецкім Таварыствам. Адбітак усім арганізацыям ЛКСМБ.

Ніжэй друкуем пастанэву Бюро ЦК ЛКСМБ ад 31/Х—28 г.—інструкцыю аб кніганшах, прыкладную ўмову з імі і фарму вучоту. Гэтая пастанова мае вялікае значэнне для развіцця нашага коопэрацыйнага кнігагандлю, асабліва на вёсцы. Задача нашай сістэмы выкарыстаць яе, з мэтай прыцягвання да справы распаўсюджвання кніг, такую вялікую грамадскую арганізацыю, як комсамол.

Асабліва важна для нашай сістэмы пункт аб вылучэнні комсамольскімі арганізацыямі камсамольцаў у якасці кніганш ня менш 2-х на кожны сельсавет. Па атрыманьні гэтага Вам належыць зараз-жа згаварыцца з мясцовымі арганізацыямі (Райкомамі і ячэйкамі) аб ажыццяўленьні гэтага, шляхам прымацавання іх да вашых кнігагандлёвых пунктаў. Умовы іх працы паказаны ў інструкцыі.

Вам належыць наладзіць вучот працы кніганш, перыодычна інфармуючы адпаведныя комсамольскія арганізацыі аб іх працы. Акрамя гэтага паведамляем, што ўзнагорода, якая намі вызначана кніганшам за распаўсюджваньне кніг, 15% з сумы проданых кніг, ні ў якім разе не павінна быць зьменшана. Асабліва важна забяспечыць іх адпаведным асортымэнтам масавай сялянскай і сельска-гаспадарчай літаратуры асабліва на надмовах нашай рэспублікі.

Адначасова паведамляем, што намі друкуюцца спецыяльныя разліковыя кніжкі для кніганш, якія па выхадзе з друку будуць вам разославы.

Просім паведаміць нас аб ходзе гэтай працы і недарэчнасьцях, якія сустракаюцца пры іх ажыццяўленьні.

Нам. Старшыні Праўленьня БКС Хаскін.

Консультант Ахрэмчык.

№ 14237, 3/ХІІ—28 г.

Аб садзейнічаньні з боку арганізацый Комсамолу ў распаўсюджваньні кнігі на вёсцы.

(Пастанова Бюро ЦК ЛКСМБ ад 31-Х—28 г., прат. № 25).

1. Прасоўваньне кнігі ў шырокія масы насельніцтва мае надзвычайна вялікае значэнне дзеля культурнага ўздыму працоўных, пашырэння агульных і тэхнічных ведаў у сэнсе прыпасавання іх у гаспадарцы і ў быту, а таксама ў справе сацыялістычнага выхавання грамады. Гэта справа патрабуе значнай увагі з боку ўсёй грамадзасці і ў першую чаргу з боку комсамолу, як шырокай масавай арганізацыі на вёсцы.

Ажыццяўляючы лезунг аб культурнай рэвалюцыі, праводзячы «Культурны паход» на вёсцы, арганізацыя справы распаўсюджвання кнігі павінна быць на адным з першых месцаў.

2. Выходзячы з таго, што спажывецкая коопэрацыя на Беларусі зьяўляецца адзіным праводнікам кнігі, лічыць неабходным, каб садзейнічаньне комсамолу ў распаўсюджваньні кнігі было арганізавана праз мясцовыя арганізацыі спажывецкай коопэрацыі.

3. Практычнымі формамі ўдзелу комсамолу ў распаўсюджваньні кнігі на вёсцы прызнаць наступнае:

а) вылучэньне кадру найбольш падрыхтаваных і падыходзячых для сталай працы ў кнігагандлёвых пунетах і кніжных будках у базарныя дні—членаў ЛКСМ.

б) вылучэньне кадру кніганошаў праз усіх спажывецкіх таварыстваў БССР, выходзячы з ліку ня менш 2-х кніганошаў на кожны с/савет.

в) заслухоўваньне справаздач яе члўнаў КСМ, так і іншых прадстаўнікоў спажывецкіх таварыстваў, аб іх працы ў справе распаўсюджваньня кнігі і правядзеньня практычных мерапрыемстваў па гэтых справаздачах;

г) выкарыстоўваньне сходаў і зборышчаў, шляхам наладжваньня на іх рэкамэндацыі і продажу кнігі.

4. Комсамольскія камітэты і ячэйкі сумесна з арганізацыямі спаж. коопэрацыі на мясцох павінны правесці ў жыццё практычныя мерапрыемствы прапаганды кнігі, шляхам наладжваньня спецыяльных вечароў, тыдняў і мясячнікаў кнігі, наладжваньня гучных чытак, рынкаў і г. д., а таксама зьвязацца з мясцовымі культурнымі сіламі (настаўнікамі, агрономамі, політасьветчыкамі і г. д.).

5. Прыкладзеную пры гэтым інструкцыю, аб кніганошах зацьвердзіць і выдаць яе ад імя ЦК і Белкоопсаюзу. Згадзіцца з праектам умовы спажыўтаварыстваў з кніганошамі.

6. Прапанаваць Абружкомам скончыць працу па вылучэньні кадру кніганош да 1-е сьнежня.

7. Райкомам з удзелам спажывецкіх таварыстваў пэрыядычна праводзіць інструкцыйныя нарады кніганошаў, правяраючы іх працу і наладзіць вучот вопыту іх працы.

*Зацьвердж. Орг. калегіяй
БКС ад 5/XI—28 г., пр. № 3.*

Інструкцыя пра кніганоства.

1) З мэтай прыбліжэньня кнігі да насельніцтва спажывецкія таварыства прыцягваюць да гэтай працы спецыяльных працаўнікоў кніганош, на абавязку якіх лежыць дораж кніжак у асобных вёсках, хатах, на базарах і рынках.

УВАГА. У якасьці кніганош могуць быць выкарыстаны комсомольцы, настаўнікі, агрономы і інш. культпрацаўнікі.

2. Кніганошы, акрамя кніг, могуць весці продаж партрэтаў, лубкоў, канцтавараў і цацак.

3. Тавары адпускаюцца кніганошам на камісію з правам звароту непраданных па прадажнай цане (номіналу).

4. За працу па распаўсюджваньні кніг і партрэтаў кніганошы атрымліваюць 15 проц. з сумы проданых кніг і 7 проц. з іншых тавараў.

5. Кніганоша павінен мець у сябе ня больш, як на 30 руб. тавараў, з іх кніг ня менш як на 60 проц. гэтай сумы.

6. Разьлік за праданья тавары робіцца кожны тыдзень.

7. Кніганоша абавязваецца прадаваць кнігі па цэнах, якія паказаны на вокладцы, а канцтавары да цэнах, якія паказаны спажывецкім таварыствам у асобных прэйскурантах, якія знаходзяцца ў кніганошы.

8. Кожны кніганоша прымацоўваецца да вызначанага яму раёну дзейнасьці, які не павінен быць больш аднаго с/савету.

9. Прымацоўваньня некалькі кніганош на адзін і той-жа вучастак не дапускаецца.

10. Кожны кніганоша павінен прыняць усе крокі да найбольш поўнага абслугоўваньня свайго вучастку, шляхам абходу хат, продажу кніг на рынках у базарныя дні і выкарыстоўваньня ўсякіх сходаў, дакладаў, якія праводзяцца ў гэтай мясцовасьці.

11. Сваю працу кніганоша павінен весці ў контакце з мясцовымі грамадзкімі і культасветнымі організацыямі (ячэйкамі КП(б)Б і ЛКСМ, хатамі-чытальнямі, нардамамі, школам і агропунктамі).

12. Галоўны асортывент кніг кніганошы павінен складацца з масавай сялянскай і сельска-гаспадарчай літаратуры, песеньнікаў і г. д.

13. Кнігі і тавары, якія зварочваюцца кніганошай спажывецкамі т-ву, павінны быць у прыгожым для продажу відзе (цэлымі, бяз плям, не разрэзаныя, з цэлымі вокладкамі і г. д.).

У М О В А.

„_____“ 192 г. _____ Спажывецкае Т-ва ў асобе _____ з аднаго боку і _____

з другога боку, зрабілі гэтую ўмову ў наступным:

1. _____ бярэ на сябе ў раёне дзейнасьці _____ спажывецкага таварыства распаўсюджваньне кніг, усякіх лубкоў, плякатаў, партрэтаў, календароў і іншых цацак і канцтавараў.

2. Спажывецкае Таварыства адпушчае гэтыя тавары _____ пад расьпіску па прыкладзенай пры гэтым форме на суму _____ ня больш, як на 30 руб. Усе гэтыя тавары адпушчаюцца па прадажнай номінальнай цане.

3. _____ павінен прадаваць гэтыя тавары бяз усякіх павышэньняў і скідак.

4. За прадажу гэтых тавараў з агульнай сумы выручкі _____ атрымоўвае ў сваю карысьць 15 проц. з кніг і 7 проц. канцтавараў. Здача грошай, а таксама вылічэньне проц. узнагароды робіцца ў справаздачным лісьце кожны тыдзень.

5. Ніякіх выдаткаў па продажы кніжок тав. _____ спажывецкае таварыства на сябе ня бярэ.

6. Кніжкі, непрададзеныя тав. _____ сспажывецкае таварыства мяняе на новыя ці бярэ зусім назад. Кніжкі, падлягаючыя памену ці звароту, не павінны быць разрэзанымі, выцьвёўшымі, выпаканымі, зьмятымі і г. д.

7. Незалежна ад таго, як будуць прадавацца гэтыя кніжкі, тав. _____ павінен ня менш 2-х разоў зьяўляцца ў спажывецкае таварыства для разьліку і асьведамленьня, як ідзе прадажа.



8. За сваечасовую здачу грошай за прададзеныя кнігі тав. _____ а таксама за ўсю каштоўнасьць знаходзячыхся тавараў у тав. _____ гарантуе, аб чым ніжэй кладзе свой подпіс.

9. Гэта ўмова можа быць расторгнута па жаданьні тэй ці іншай стараны.

10. Умова гэта робіцца да 1-га кастрычніка 1929 г.

11. Умова зроблена ў 3-х экз., з іх адзін знаходзіцца ў спаж. таварыстве, другі на руках у кніганошы і трэці накіроўваецца ў Спажыўсаюз, да якога датычыцца гэтае спажывецкае таварыства.

Прадстаўнік Спаж. Т-ва: (подпіс)

Кніганоша: (подпіс)

Подпіс гарантуючага: (подпіс)

Разьліковая ведамасьць

Дата	ВЫДАДЗЕНА				ПРАДАДЗЕНА					
	На суму				На суму					
	Кніг		Лубкі, плакаты і партрэты	Канцэлярс. пр.	Кніг		Лубкі, плакаты і партрэты	Канц. прылады	Утр. 15% за кнігі, 7% за канц. пр.	Падлягае замене
	Беларуск., яўрэйскіх, польскіх	Расійскіх								

Разьліковая кніжка № _____

Кніганоша _____

Пры _____ спажывецкім таварыстве (подпіс)

== КАЛІ ВЫ ХОЧАЦЕ ==

быць у курсе ўсіх важнейшых дырэктыву Белкоопсаюзу і ўрадавых органаў па спажывецкай кооперацыі,

дык падпішэццяся

на _____

„Інформацыйны Бюлетэнь Белкоопсаюзу“

АФІЦЫЙНЫ АДДЗЕЛ

Аб ільготах па прампадатку зьбіральнікам мэталічнага лому.

(Пастанова НКФ СССР ад 24 лістапада 1928 г., № 124).

На падставе арт. 140 Палажэньня аб дзяржаўным прамысловым падатку, Народны Камісарыят Фінансаў СССР пастанаўляе:

1) Аслабавіць ад прампадатку асоб, якія займаюцца без дапамогі наёмнай рабочай сілы скупкай па лімітнай цане ўсялякага мэталічнага лому выключна для дзяржаўных і коопэрацыйных прадпрыемстваў, зьмешаных таварыстваў з удзелам дзяржаўнага і коопэрацыйнага капіталу ў разьмеры і ня менш 50 проц. агульнай сумы капіталу і грамадзкіх арганізацый.

2) Паказаная ў п. 1 ільгота даецца толькі пры наяўнасці ў скупшчыка пасьведчаньня прадпрыемства ці арганізацыі ў тым, што скупка праводзіцца для яго, і пасьведчаньня асобы.

3) У сувязі з гэтай пастановаю выключыць у п. 1 пастановы НКФ СССР ад 26 верасьня 1928 г. за № 837 «аб ільготах па прампадатку асобам, якія купляюць тавары для дзяржаўных і коопэрацыйных прадпрыемстваў» *) словы «старага жалеззя і бляхі (у тым ліку і бляшанае)».

Нам. НКФ СССР Фрумкін.

(«Известия НКФ СССР» № 10 за 1928 г.).

Аб ільготах па прампадатку зборшчыкам рызьзя.

(Пастанова НКФ СССР ад 26 лістапада 1928 г., № 129).

Зьмяняючы сваю пастанову ад 6 чэрвеня 1928 г., за № 578, Народны Камісарыят Фінансаў пастанаўляе:

1) Устанавіць для асоб, якія займаюцца аднаасобна ці пры дапамозе членаў сям'і зборкай рызьзя і якія абслугоўваюць непасрэдна і выключна дзяржаўныя і коопэрацыйныя прадпрыемствы і акцыянерныя т-вы (у тым ліку і зьмешаныя) — у тых выпадках, калі зборка рызьзя вытвараецца шляхам абмену на яго бакалейнага і дробнага галютэрыйнага тавару, — абкладаньне прамысловым падаткам па цьвёрдым стаўкам па разраду **).

*) Глядзі бюл. БКС за 1928 г., № 3, ст. 18.

***) Цьвёрдыя стаўкі прампадатку для 1-га разраду надрукаваны ў Бюл. БКС, № 3, стар. 18.

2) Паказаная ў п. 1 ільгота падлягае прыпасаванню толькі пры наяўнасці ў зборшчыка рызья, выдазенага дзяржаўным ці коопэрацыйным прадпрыемствам, ці акцыянерным т-вам пасведчаньня ў тым, што зборка рызья праводзіцца для гэтага прадпрыемства ці т-ва, і пасведчаньне асобы.

Подпісы: *Фрумкін і Ліўшыц.*

(„Изв. НКФ СССР“, № 10, за 1928 г.).

ТЛУМАЧЭНЬНЕ: Ільготы, устаноўленыя пастановамі НКФ СССР за № 124 і 129 датычыцца ПРЫВАТНЫХ АСОБ, якія скупаюць для дзяржаўных і коопэрацыйных устаноў мэталёвы лом і рызьзё, А НЯ СЛУЖАЧЫХ КООПЭРАТЫВАЎ. Парадак абкладаньня загатоўак коопэрацыі, якія вытвараюцца праз сваіх служачых, паказан у аб'явіцы НКФ БССР ад 13 лістапада 1928 г. за № 3121, які надрукаваны ў „Бюл. БКС“ № 4, стар. 17—18.

Аб прад'яўленьні загатоўчымі працаўнікамі ў Райвыканкомы рэгістрацыйных пасведчаньняў.

Тлумачэньне НКФ СССР ад 14-XI—1928 г. за № ПР 2—3.

На вашае запытаньне „Дзяржпалатак“ паведамляе, што:

1. Абавязак паказваць рэгістрацыйнае пасведчаньне для адзнакі ў кожным з Райвыканкомаў, у раёне якога вытвараецца скупка (арт. 46 Палажэньня аб промпадатку ад 10 жніўня г. г. *) датычыцца ўсіх асоб як вытвараючых скупку за свой кошт, так і купляючых тавары па даручэньням гандлёвых і прамысловых прадпрыемстваў.

2. Прадпрыемствы, для якіх вытвараецца закупка тавараў ці сыравіны, павінны забясьпечыць сваіх закупнікаў адбіткамі пасведчаньняў, выбраных на стацыянарнае гандлёвае ці прамысловае прадпрыемства— для паказу памянёных адбіткаў у раённых выканкомках па месцу закупкі.

3. Памянёным (п. 2) выканкомкам ня дадзена права адказваць скупнікам у рэгістрацыі пасведчаньняў ці адбіткаў апошніх.

4. Асобы, якія займаюцца без дапамогі наймовай рабочай сілы скупкай па лімітных цэнах выключна для дзяржаўных і коопэрацыйных прадпрыемстваў рэчаў, пералічаных у п. 2 паставы НКФ СССР ад 26 верасьня г. г. за № 837 **), прамысловаму падатку не падлягаюць і рэгістрацыйных пасведчаньняў не выбіраюць. Для рэгістрацыі скупнікі паказваюць выканкомкам па месцу скупкі пасведчаньне, выданае ім у парадку арт. 3 памянёнай паставы за № 837.

5. Зборшчыкі, якія плаціць адзіны сельска-гаспадарчы падатак, прыцягваюцца да абкладаньня прамысловым падаткам у тым выпадку, калі заробтак іх па гэтаму промыслу ня ўключаны ў абкладаньне сельска-гаспадарчым падаткам.

Подпісы: *Ліўшыц і Осіеў.*

*) Надрукована ў „Інф. Бюл. БКС“ № 3, стар. 21.

***) Надрукована ў „Інф. Бюл. БКС“ № 3, стар. 18.

Пра абкладаньне прампадаткам зваротаў па прадажы табачных вырабаў у сталоўках нар. харчаваньня.

(Абежнік НКФіна СССР ад 19 лістапада 1928 г., № 110).

Нар. Кам. Фін. СССР растлумачвае, што сталовыя „Нар. харчаваньня“ і падкантрольныя яму сталовыя спажывецкай коопэрацыі, у выпадку прадажы ў іх табачных вырабаў, належаць па звароту з табачнымі вырабамі абкладаньню прампадаткам на агульных падставах. Гэты абежнік уводзіцца ў моц з 1928-29 абклад. году.

Подпісы: *Кузьняцоў і Ліўшыц.*

(„Известия НКФ СССР“ № 9 (376) за 1928 г.).

ТЛУМАЧЭНЬНЕ: Гэтая пастанова выдадзена ў дадатак да § 30 пераліку ільгот па прамналогу ад 10-VIII—28 г. (Бюл. БКС № 4 ст. 13), згодна якой падкантрольныя „Нарпиту“ сталовыя падлягалі абкладаньню толькі па продажу піва. Цяпер-жа НКФ уводзіць абкладаньне звароту і па табачным вырабам ва ўсіх выпадках, г. зн. незалежна ад таго, прадаецца ў сталоўку піва ці не. ЗВАРОТ СТАЛОВАК ПА ТАБАЧНЫМ ВЫРАБАМ, ЯК ЗВАРОТ ПА ПІВУ БУДЗЕ АБКЛАДАЦА З 10,6 проц. Таму патрэбна, каб коопэратывы ўлічылі гэту акалічнасьць, пачынаючы водпуск у сталоўках піва і табачных вырабаў. КООПЭРАТЫВЫ, ЯКІЯ ЗА 1927-28 г. УПЛАЦІЛІ ўРАЎЗБОР ПА ПРОДАЖУ ў ПАДКАНТРОЛЬНЫХ СТАЛОЎКАХ ТАБАЧНЫХ ВЫРАБАЎ ПАВІННЫ ЗВАРАЦІЦА ў АКРФА АБ ЗВАРОЦЕ ЯГО, БО НА ПАДСТАВЕ арт. 75 пераліку ільгот па прамналогу ад 14-XII—27 г. (Изв. НКФ 27-28 год № 13-328) і на падставе інструкцыі да яго НКФ СССР ад 10-IV—1928 г., § 229 (Изв. НКФ № 27-342), яны не павінны былі плаціць ураўзбору па продажу ў гэтых сталоўках табачных вырабаў.

Аб тэрміну падачы заяў аб звароце.

(Абежнік НКФіансаў СССР ад 26 лістапада 1928 г., № 126).

У дапаўненьне да абежніка ад 9-га лістапада 1928 г., за № 96, аб тэрміну падачы заяў аб звароце, НКФ СССР павеламляе, што прадугледжанае гэтым абежнікам адтэрмінаваньне падачы заяў прадырэмствамі, якія абкладаюцца ў агульным парадку, можа быць вамі працягнута да 15 сьнежня, а сканчэньне прац па вылічэньню падатку аделадзена да 15 студзеня.

Подпісы: *М. Фрумкін і Ліўшыц.*

(„Изв. НКФ СССР“, № 10, за 1928 г.).

ТЛУМАЧЭНЬНЕ: Пастановаю НКФ БССР ад 23 лістапада 1928 г. № 6 (гл. абежнік БКС за № 14168 „Бюл. БКС“ № 6—7 ст. 28—29) тэрмін прадстаўленьня заяў аб звароце быў устаноўлены 8-XII—28 г. Як відаць з вышэйнадрукаванага абежніку НКФ СССР за № 126, гэты тэрмін можа быць працягнуты да 15-XII—28 г.

НАША КОНСУЛЬТАЦЫЯ

Пра складаньне заяў аб звароце спажыўтаварыстваў і ЦРК для абкладаньня іх прамысловым падаткам.

У нумары 6-7 „Бюлетэню БКС“ надрукаваны матар’ялы аб парадку складаньня спажыўтаварыствамі і ЦРК заяў аб таварным звароце і вылічэньні прамысловага падатку. У далатак да іх, мы лічым неабходным заставаць увагу арганізацый на наступных момантах: групы тавараў, па якіх паказаны зварот у гадавых справаздачах спаж. т-ва і ЦРК, не супадаюць точ-у-точ з тымі групамі, якія адзначаны ў расьпісаньні ставак прампадатку і зацьверджаны НКФ СССР 2-XI-28 г. (Бюл. № 6-7 стар. 30—32). Падатковыя інспэктары будуць патрабаваць, каб кожная арганізацыя абавязкова разьбіла свой зварот на такія групы, якія паказаны ў расьпісаньні. Каб ухіліцца ўсялякіх спрэчак з імі, а галоўным чынам, каб ухіліцца пераабкладаньня падаткам,—бо падатковы інспэктар формальна мае права ў такіх выпадках разьбіць зварот арганізацыі на групы па свайму погляду,—неабходна, каб арганізацыі самі разьбілі зварот па групам, паказаным у расьпісаньні. Зрабіць гэта можна без вялікіх затрат працоўнага часу. Мы просім бухгалтароў і рахункаводаў арганізацый прасачыць сумесна з намі, маючы перад сабой расьпісаньне і гадавую справаздачу, як трэба выканаць гэту працу. Перш за ўсё спажывецкім т-вам раім: заяву (2-ую старонку) складаць па пунктам, як яны ідуць у расьпісаньні НКФ. Тады будзем бачыць наступнае:

п. 5—продукты нафтавай прамысловасьці—ставім зварот па гэтай групе з гадавой справаздачы т-ва пад № 30.

п. 6—11 і 13—у зварот спаж. т-ва не ўваходзяць. А калі ў якім-небудзь т-ве прадаваліся гаспадарчыя прылады, як косы, сярпы, сякеры (група пад п. 8), дык яны ўвайшлі па гадавой справаздачы ў групу пад № 24, адкуль трэба выдзяліць на падставе рахункаў і аднесьці ў п. № 8 расьпісаньня.

п. 12.—ставім зварот па групе 28 гадавое справаздачы „лясныя матар’ялы“.

п. 14—жалеза сартавое, кровельнае, скабяны тавар і іншыя—ставім зварот з гадавое справаздачы, гр. 24, „мэталы і вырабы з іх“ за выключэньнем з яго пасуды мэталевае і с-г. прыладаў, якія павінны быць уключаны адпаведна ў п. 60 і 8 расьпісаньня.

п. 15—шкло ваконнае („прочих строительных материалов“—у звароце спаж. т-ва ня маецца)—цалком ставім зварот пад № 25 справаздачы.

п. 16 і 17—гэтыя прадметы ў спаж. т-вах падзяляюцца на дзьве часткі: загатоўкі, якія здаюцца Саюзу, і прадажа насельніцтву на мейсцы. Першая частка ўлічваецца па рахунку заготовак і прампадаткам не абкладаецца, у заяве аб звароце яна паказваецца па суме комісійнае ўзнагаролы (надбаўкі да загатоўчых цэн) у графах 9 і 13, на другой старонцы заявы. Другая частка—прадажа на мейсцы—бярэцца з № 4 па гадавой справаздачы.

п. 19—мука, крупа—бярем зварот з гадавое справаздачы пад № 1.

п. 20—хлеб печаны—у тых таварыствах, дзе ён прадаецца, ён увайшоў у групу 3 па гадавой справаздачы, адкуль яго трэба выдзеліць па рахункам і ўключыць у гэты пункт.

п. 21—соль, ставім зварот з гадавое справаздачы пад № 7.

п. 24—сустракаюцца вяртоўкі—зварот па ім ўваходзіць у № 31 справаздачы, адкуль іх трэба выдзеліць па рахункам.

п. 27—уваходзіць у зварот па гадавой справаздачы пад № 27, адкуль яго трэба выдзеліць і помніць, што кніжны гандаль коопэрацыі прампадаткам не абкладаецца, за гэтым яго трэба паставіць у гр. 2 і 14 на другой старонцы заявы аб звароце.

п. 28—ставім зварот пад № 27 гадавой справаздачы, які застаецца пасля выдзяленьня кніг у папярэднюю групу (27), і паперы ў пункт 44 расьпісаньня.

п. 29—бывае лён і пянька (у ільнаводных раёнах)—зварот па ім трэба ўзяць са справаздачы па загатоўкам, адкуль яго выдзеліць такім парадкам, як паказана вышэй у п. 16 расьпісаньня адносна зярно-фуража.

п. 30—гародніна і іншыя прадукты, якія прадаваліся на мейсцы (не загатоўка для Саюзу)—ставім зварот па гадавой справаздачы пад № 3, выключыўшы з яго зварот па печанаму хлебу і дрожджам, які ўключыць у 20 і 73 расьпісаньня.

п. 31, 32 і 33—усе пералічаныя ў іх прадукты ўлічваюцца па загатоўках т-ва; як правіла, яны здаюцца свайму Саюзу, або, па яго заданьням, дзярж-органам. Зьвесткі аб іх у кожным т-ве маюцца. Зварот па такім загатоўкам прампадаткам не абкладаецца, як унутрыкоопэрацыйны. Зваротам лічыцца сума камісійнай узнагароды, якую атрымала т-ва, і ён уключаецца ў графы 9 і 13 на другой старонцы заявы аб звароце.

п. 34, 35, 36, 37, 38 і 39—у звароце спаж. т-ва не сустракаюцца, акрамя ваты, якая ўваходзіць у мануфактуру пад № 16 гадавой справаздачы, адкуль яе трэба выдзеліць і ўключыць у п. 34 расьпісаньня.

п. 40—зварот ня ставіцца, бо мэталёвыя вырабы, якія сустракаюцца ў звароце спаж. т-ва, увайшлі ў п. 14 і 8 расьпісаньня (глядзі вышэй).

п. 41, 42—у гэтых групах ёсьць прадметы заготовак па заданьню Саюзу (мяса, яйкі, птушка бітая), да іх адносіцца тое, што сказана вышэй па п. п. 31—33. Рэшта прадавалася на мейсцы, як тавар, і уваходзіць па гадавой справаздачы у № 2—мяса і птушка, у № 8—селядцы і іншая рыба і ў № 10 масла расьліннае, адкуль і трэба ўзяць адпаведныя сумы у п. 41 і 42 расьпісаньня.

п. 43—кансэрвы і іншыя харчовыя тавары—гэта бакалейна-калёніяльныя тавары, якія ўвайшлі па гадавой справаздачы ў № 12. Зварот гэтага нумару справаздачы ўключаем у п. 43 расьпісаньня, выключыўшы з яго кофе, якое трэба аднесці ў п. 52 расьпісаньня, і цукравыя (кандытэрскія) вырабы, якія трэба аднесці ў п. 81 расьпісаньня.

п. 44—выдзяляем зварот паперы з № 27 справаздачы (глядзі вышэй п. 28 расьпісаньня).

п. 46—сюды ўключаем цалком зварот па гр. 13 і 15 гадавое справаздачы (мыла нетуалетнае і маскацельна-хэмічныя вырабы).

п. 50—рызьзе і косьці—прадметы заготовак, да іх адносіцца сказанае па п. 31—33 расьпісаньня.

п. 51—52—ставім адпаведныя звароты па групе 5 і 6 справаздачы з дабаўленьнем звароту на кофе, які вылучаем з гр. 12 справаздачы (глядзі п. 43 расьпісаньня).

п. 54—махорка—трэба па рахункам выдзеліць са звароту па гадавой справаздачы пад № 9.

п. 55 мануфактура—ставім цалком зварот з гадавое справаздачы пад № 16, 17 і 18, акрамя ваты, якую ўключыць у п. 34 расьпісаньня.

п. 56—ставім цалком зварот з гадавое справаздачы па гр. 21, 22 і 23.

п. 60—ставім зварот пад № 26 гадавое справаздачы за выключэньнем з яго вырабаў Прадасілікату, які адносіцца ў п. 61 расьпісаньня і з дабаўленьнем да яго (да п. 60) звароту па № 24 справаздачы—пасуды мэталёвае (гл. п. 14 расьпісаньня).

п. 61—продасілікатныя вырабы—бярэцца зварот па ім з № 26 справаздачы—глядзі папярэдні пункт.

п. 62—выдзяляецца са звароту мануфактуры (№ 18 справаздачы), або са звароту галянтэрэі (№ 20 справаздачы) у залежнасьці ад таго, у якую з гэтых груп уключаны ніткі.

п. 64—ставім цалком зварот па гр. 19 гадавое справаздачы.

п. 65—выдзяляем па дакумэнтам зварот па трыкатажу з групы 20 гадавое справаздачы.

п. 66—ставім зварот па чайной або сталоўцы, і калі сталоўка падкантрольна „Нарпіту“, то зварот яе ўключаецца ў графу 14 на другой старонцы заявы, як неабкладаемы.

п. 71—ставім цалком зварот па гр. 14 справаздачы.

п. 73—выдзяляем па дакумэнтам з № 11 гадавой справаздачы зварот па хлебнаму віну.

п. 74—выдзяляем па дакумэнтам са звароту па гр. 3 гадавое справаздачы (глядзі вышэй п. 30 расьпісаньня).

ХРОНІКА

Па Белкоопсаюзу

* Пры оргкіраўніцтве Белкоопсаюзу арганізавана бюро рацыяналізацыі, задачай якога зьяўляецца вывучэньне і спрашчэньне мэтадаў працы спажыўсystэмы ва ўсіх яе галінах, для паляпшэньня абслугоўваньня спажыўцоў.

* Опэрацыйны плян па прадажы тавараў за 1927-28 г. па ўсім канторам Белкоопсаюзу выкананы на 95 процантаў. Звароты супроць мінулага году павялічыліся на 90 процантаў. Па асобным групам тавараў выкананьне наступнае: па мануфактурна-галянтарэйна-скураной—94,1 %, па бакалейна-гаспадарчай—116 проц., па кнігапапяровай—138 проц., па хлебапрадуктовай—70 проц. і па фруктах—51,5 процантаў.

* Пастановай Праўленьня Белкоопсаюзу зацьверджана разьдзяленьне паміж Менскім аддзяленьнем БКС і Галоўнай канторай наступных складаў: мануфактурна-галянтарэйна-скуранага, жалеза-скабянога, сыравіннага. Галоўнай канторы перададзены пасудны склад, кніжная база, папярова-канцылярскі склад, кіно-радыё склад і фруктовы.

Па Спажыўсаюзах

* За недапушчальна слабую працу па загатоўцы сельска-гаспадарчых прадуктаў і сыравіны Віцебскі спажыўсаюз абвясціў вымову праўленьням Боркавіцкага, Вобальска-сялянскага і Дрэтуньскага спажыўтаварыстваў. Праўленьню Коханаўскага спажыўтаварыства дадзена папэраджэньне.

* Старшыні праўленьня Дрэтуньскага спаж. т-ва т. Сакалову дадзена вымова за прастой вагону мукі, а страта па прастою (180 р.) раскладзена на ўсіх сяброў праўленьня.

Пастановы СП і А СССР

* Па пытаньню аб зборы і рэалізацыі лому чорных мэталюў Савет Працы і Абароны прапанаваў

ЭКАНА саюзных рэспублік прыняць меры да таго, каб: а) установы і прадпрыемствы гэтых рэспублік рэалізавалі належачы ім лом чорных мэталюў праз Акц. т-ва „Рудметалторг“, б) каб спажывецкая і сельгасп. коопэрацыя, якая займаецца зборам утылізацыйнай сыравіны, арганізавала закупку лому чорных мэталюў у коопэрацыйных арганізацый і прыватных асоб па цэнам, зацьверджаным Наркаматам Унутранага і Замежнага Гандлю СССР. Акц. т-ва „Рудметалторг“ павінна прымаць лом чорных мэталюў па цэне, ня ніжэй устаноўленай Наркаматам Замежнага Гандлю па ўзгадненьню з ВСНГ.

* Пастановай Савету Працы і Абароны ўстаноўлена на 1928-29 год скідка з этыкетных цэн хлеба нага віна, якая даецца (акрамя аплаты фрахтавых выдаткаў) Цэнтральным коопэрацыі. Разьмер скідкі наступны: 1) для гораду 1 руб. 55 кап. на вядро хлеба нага віна; 2) для вясковых пунктаў, дзе маюцца крамы Цэнтральнага пункта 1 р. 60 кап. на вядро хлеба нага віна; 3) для вясковых пунктаў, дзе ня маецца крамы Цэнтральнага пункта—1 р. 90 к. на вядро хлеба нага віна; 4) для гораду—1 р. 85 к. на вядро сталавага хлеба нага віна і 5) для вёскі—1 р. 90 к. на вядро сталавага хлеба нага віна. Захвочваючая скідка для вясковай коопэрацыі, якая гандлюе ў глыбінных пунктах, адменена.

Усе коопэрацыйныя арганізацыі, непасрэдна аб'яднаючыя нізавыя гарадзкія і вясковыя спажывецкія коопэратывы, не ўваходзячыя ў сystэму агульнарабочай і транспартнай коопэрацыі, а таксама МСПО і ЛСПО, атрымоўваюць звыш асноўнай скідкі яшчэ чацьвертую частку процанту з аптовай каштоўнасьці хлеба нага віна. За вядзеньне складзкіх опэрацый Цэнтральны пункт выплачвае коопэрацыйным арганізацыям тры чвэрткі процанту з аптовай каштоўнасьці хлеба нага віна, прычым складзкія опэрацыі па хлебнаму віну не павінны правыццаць 20 процантаў коопэрацыйнага звароту па хлебнаму віну ў вясковых мясцовасьцях.

Адказны рэдактар—Оргкіраўніцтва БКС.

Выдавец—Белкоопсаюз.

ЦАНА 15 кап.

939

1964 г.

Коопэратары, актыўныя пайшчыкі!

З 5-га КАСТРЫЧНІКА 1928 г.
ПАЧАЎ ВЫХОДЗІЦЬ
ШТОТЫДНЁВЫ

„ІНФОРМАЦЫЙНЫ БЕЛКООПСАЮЗУ“ БЮЛЕТЭНЬ

КАЛІ ВЫ ХОЧАЦЕ БЫЦЬ У КУРСЕ ЎСІХ
ВАЖНЕЙШЫХ ДЫРЭКТЫЎ БЕЛКООПСАЮЗУ
І ЎРАДАВЫХ ОРГАНАЎ ПА СПАЖЫВЕЦКАЙ
КООПЭРАЦЫІ,

ДЫК ПАДПІШЭЦЕСЯ

на „Інформацыйны Бюлетэнь Белкоопсаюзу“

У БЮЛЕТЭНІ будуць друкавацца ўсе пастановы і
распараджэньні ўраду і кіруючых органаў
Белкоопсаюзу па пытаньнях коопэрацыі, а
таксама будзе давацца консультацыя па ўсіх
пытаньнях практыкі і працы спажывецкай
коопэрацыі.

БЮЛЕТЭНЬ БЕЛКООПСАЮЗУ неабходна мець
кожнаму спажывецкаму таварыству, кожнаму
ЦРК, Спажыўсаюзу і Аддзяленьню.

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:

1 месяц	— 50 к.
3 месяцы	1 р. 50 к.
6 месяцаў	2 р. 90 к.
12 месяцаў	5 р. 50 к.

Цана асобнага экзэмпляру 15 кап.

ЗАКАЗЫ НАКІРОЎВАЙЦЕ ПА АДРАСУ:

Менск, Савецкая, 43, Белкоопсаюз.

Рэдакцыі „Інформацыйн. Бюлетэню Белкоопсаюзу“.



Менск, друк. „БДВ“.

Заказ № 877—1000 экз. Галоўлітбел № 510.